

За кожнай лічбай-жыццё чалавека: у Гомельскім раёна прайшло прафілактычнае мерапрыемства

Папярэджанне пажараў, траўміравання і гібелі на іх людзей з'яўляецца першачарговай задачай, якая стаіць перад работнікамі МНС. Для гэтага ратавальнікі штодня праводзяць розныя прафілактычныя мерапрыемствы з жыхарамі гарадоў і пасёлкаў. Дадзеныя мерапрыемствы па сваіх маштабах і характары розныя, але пераследуюць яны заўсёды адну мэту-навучыць нашых грамадзян правілах бяспекі і дзеянням, у выпадку ўзнікнення НС. Аднымі з такіх мерапрыемстваў з'яўляюцца выступы ў працоўных калектывах і на сельскіх сходах.



Так, намеснік начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС

Рэспублікі Беларусь Андрэй Грыгаровіч і намеснік начальніка Гомельскага раённага аддзела па НС Юрый Чапелінскі выступілі перад работнікамі дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага цэнтра “Рамантыка Люкс” і жыхарамі Улукаўскага сельскага савета.

Пачаў выступ Андрэй Іосіфавіч з давадзення звестак аб колькасці пажараў у Гомельскай вобласці і загінулых на іх людзей.

– За кожнай гэтай лічбай хаваецца жыццё чалавека, а часам, што самае страшнае, жыцця дзяцей. Кожная Дзіцячая гібель, гэта боль страты не толькі для бацькоў, але і для выкладчыкаў, якія навучалі гэтага дзіцяці, ратавальнікаў і простых людзей, – акцэнтаваў увагу прысутных намеснік начальніка абласнога ўпраўлення.

Таксама да грамадзян былі даведзены асноўныя прычыны, з-за якіх найбольш часта адбываюцца пажары.

– Найбольш распаўсюджанай прычынай пажараў на сёння з’яўляецца парушэнне правілаў прылады і эксплуатацыі электрапрыбораў і электраабсталявання. Калі ж браць пад увагу пажары з трагічнымі зыходамі. То тут, вядома ж, неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні ў стане алкагольнага ап’янення, – працягнуў Андрэй Іосіфавіч.


А каб пазбегнуць трагічных наступстваў, неабходна ведаць правілы пажарнай бяспекі і бяспекі жыццядзейнасці. У гэтым пытанні дапаможа мабільнае прыкладанне «МНС Беларусі. Дапамога побач”. Яно заўсёды падкажа як правільна паступіць у той ці іншай сітуацыі. Але проста ведаць мала, трэба яшчэ і строга выконваць гэтыя важныя правілы. Таксама, незаменным памочнікам у любым доме з’яўляецца аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Ён заўсёды своєчасова апавясціць жыхароў аб узнік пажары яшчэ на самай ранняй стадыі яго развіцця.

Юрый Пятровіч, у завяршэнні выступленняў прадстаўнікоў МНС, нагадаў грамадзянам аб строгім выкананні правілаў пажарнай

бяспекі пры наведзенні парадкаў на прысядзібных участках і аб недапушчальнасці выпальвання сухой расліннасці на пні.

У канцы прафілактычных мерапрыемстваў для прысутных былі прадэманстраваныя фільмы “Трэба дома бываць гадзіннікам” з новай рэкламнай кампаніі МНС “бяспечная старасць «і фільм пра наступствы неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні ў стане алкагольнага ап’янення» ахвяры апошняй цыгарэты”.

Паводле інфармацыі Гомельскага РАНС



<https://sozhnews.by>